



# ПРАЦЮЎЦЬ ПА-СТАРЫНЦЫ-НЯВОЛЬНІЦКІМ ТЭМПАМІ

Безгаспадарнасць і бясплянавасць яшчэ панують на заводзе. Працаючы рабочых адміністрацыяй праводзяцца ў жыцьцё

## ДОСЫЦЬ МАРЫНАВАЦЬ І ДУШЫЦЬ ІНІЦІЯТЫВУ РАБОЧЫХ. БЕЗАДКАЗНЫМ АДНОСІНАМ ДА РАБОЧЫХ ПРАПАНОУ ТРЭБА ПАКЛАСЬЦІ КАНЕЦ

### Гудок абвясьціў пачатак працоўнага дня

Ваколіца яшчэ сьпіць... А завод ажывае, дрыжыць усім целам. Сельня організацца налёт на цэхі Віцебскага скурзаводу. Треба высьветліць, як пачынаеца работа зьмены, як канчаеца работа адной зьмены і пачынаеца работа другой, якія супстракаюцца пры гэтых недарэчнасці і інш. Уздзельнікі налёту—выключна рабочыя скурзаводу дарослыя і моладзь.

Чуцен здаровы бадзёры сімех і жарты. Тут-же на дваре прадстаўнікі рэдакцыі даюць тлумачэньне, адказваючы на запытаны, інструктуючы уздзельніку налёту. Кохны уздзельнік мае асобнае і пэўнае заданне. Недалёка ад уваходу на завод знаходзіцца чысьцюта памяшанье з высокімі трубамі і палай сецію электрычных шнуроў.

... Чуцен грохат шнівой і подых ненасытных печаў

Яшчэ здалёк чуцен грохат шківой, сівест пару гарачы подых ненасытных печаў. Уваходзім у гэты нэрвова дрыжача будынак. Подых гарачын абдае нас. Розных разьмераў поршні і крывашыны да ціску пару прыходзяць у шалёны рознатахты танец. Кожны поршань, кожная частка працујуць у контакце адна з другой, маюць прызначэнне выконываць сваю пэўную працу. Машинае аддзяленне—гэта вялікае чорнае сэрда заводу. Б'еца яно моцна, плаўна, чотка і бесьперабойна. Яго кляпаль адкрываюць і закрываюць даступ пару ў цыліндры. На тоўстых кабелях—артэрыях і венах пульсуюць кроў электраэнэргіі на усім заводзе.

... „Безгаспадарнасць у нас, безгаспадарнасць“

— Вугаль у нас вельмі дрэнная якасць, ды і складаецца яго няма дзе—супстракае нас са скаргай машины т. Серабракоу М.

— Вугаль складаецца дзе папала, перамешваецца з пяском, а по-тym і у топку, а ў выніку ёшчэ куецца, забрудняе топку. Часам з-за гэтага і прастоі бываюць.

Машыністы т. Серабракоу аб нечым задумаліся, і праз некалькі хвілін дадаў:

— Усё гэта нераспараднасць, безгаспадарнасць. Ведаецце, у нас ёсьць яшчэ шмат дробных недарэчнасцяў, якія пры агульных жаданін можна было бы даўно зажыць, — заканчвае ён, пільна аглядаючы машину.

Цэх, у якім парадак і не начаваў

ідзе далей. Вось і штамповачны цех—асноўны об'ект нашага налёту. У вочы адразу кідаецца безгаспадарнасць. У цэху цесната немагчымае, і на гледзіцы на гэтых завален рознімі ламанымі і папсованымі машынамі, на якіх выдатканаўся не адзін дзесятак сацені рублёў і якіх ўжо даўгі час вяляюцца ў чаканыі рамонту. На дваре стаяць новыя машыны. Яны мусіць будучь стаяць дагэту часу, пакуль таксама не папсуюцца, не пасесьць іх ірка. Гэтага ніхто ня бачыць, усе заняты чым-ся “вялікім”.

Вось што піша група ўздзельнікаў налёту аб недарэчнасцях, з якімі ім давялося супстракаць ў штамповачным цеху:

Рабочыя 2-й зьмены штамповачнага цеху т. т. Прохараў, Лапідус (кандыдат КР(б)Б) Раскін—ударнік. Ландман—комсамолец, Красоўскі, Гецшат—ударнік, Руднік—преміянівіннік, комсамолец, кандыдат КР(б)Б—кінуў работу за 15 хвілін да гудка. Матор быў выключаны 10 хв. раней часу; усе машыны абласнага аддзялення круцілісць ухаластую. Пры сканчэнні работы першай зьмены і ў пачатку другой тэхнічны персанал адсутнічаў.

**Машыны, што прасяць рамонту**

У цэху ёсьць шмат нясправных машын, але іх чамусьці не рамантуюць. Так, 9 мая з-за таго, што

адна машына дрэнна працавала і часта пасвалася, пяць рабочых штамповачыкаў стаялі бяз працы па пойгядзіны. Сапсутая машына працягала 2 зьмены і не напраўілі. Заводская адміністрацыя праўдзівісці недапушчальны адносіны да наладжвання бесперабойнай работы зьмен.

Калі машын рубшчыкаў накідана шмат адходаў. Няма куды пакласці тавар, загэтым вешаючыя яго на машыны. Тавар часта падае, што пагражае для рук, бо падаючы тавар можа ўдарам вяціць на пэдаль і штамп нойдзе ў ход. Несвячасава падаецца матар для рубшчыкаў, з-за чаго яны трапяць шмат часу на загатоўку тавару.



На „вышыні“ свайго становішча

У цэху амаль усе машыны брудныя; яны на чысьцяцца, масльёнае віма. Тоё, што рабочыя кідаюць часта працу на 15—20 хвілін раней часу здраецаць на першы раз. Гэта ўвайшло ў сістэму. Пасля гудка цэх адразу пагражаецца ў паўзмрок. Лямпачкі гасяцца, ветаючы гарэць толькі дзве кантрольныя лампы, а ў раздзяльнікі зусім цёмна. З прычыны вось гэлага, рабочыя да гудка, пакуль ёсьць свет, ідуць мыца і пераапранца.

**Недагляд выводзіць варштаты са строю**

З 7-мі штамповачных варштату ў час налёту працавала толькі 4, а ў адным з іх з-за недастатковай змазкі і з-за недагляду зэгарэлася ўтулка, астматия стаялі, або пасвалася кожную хвіліну. Слэсары сваю работу на выконваюць як сълед. Калі рабочыя паказваюць сълесару на ненормальнасць машыны, дык апошні адказвае: „нічога, як небудзь дацингнеш да канца работы“. Рабочыя бярэцца за працу, а варштат іншыя спаруяно, бо у пераныках між зьменамі машын не аглядаюць, а вынік зэтага ясны“.

Зэтага відаць што ў штамповачным цэху ёсьць шмат вялікіх недарэчнасцяў, якія павінны быць безадкладна выпраўлены, бо пры тых умовах і становішчах заводу працаўца нормальна не ўжыя разельца вельга. Адзначаны „дробіз“ ў значайні меры тармозяць выкананыя канцлерскіх лічбаў вытворчага пляну, павялічваюць прастоі, а гэтым самым удараюць сабакошт.

В. С.

### Перавыканалі на 12 проц.

Ф-ка „Сталіна“ зьяўляецца тыйней моладзі ф-кі, за добрую працдысцыпліну быті прэміяваны. Добра паставлена спраўа з рацыяналізацыяй. Комсомольцамі было ўзынята пытаньне аб палепшаны летній сушылкі і гэта дало вялікі ўфэкт. Есьць некаторыя хібы ў працы моладзі, але пры дружнай працы гэтага недахопы будуть выпраўлены. Рагачоў.

Толя.

тыйней моладзі ф-кі, за добрую працдысцыпліну быті прэміяваны. Добра паставлена спраўа з рацыяналізацыяй. Комсомольцамі было ўзынята пытаньне аб палепшаны летній сушылкі і гэта дало вялікі ўфэкт. Есьць некаторыя хібы ў працы моладзі, але пры дружнай працы гэтага недахопы будуть выпраўлены. Толя.

### Поўнага пералому на быто

Віцебскі скурзавод занесен на чорную дошку. Гэта ляжко ганебнай пірамідкі як на партыйную, комсамольскую, професійную організацыі, так і на ўсіх рабочых Віцебскага скурзаводу.

Галоўнай прычынай невыканання прамфінплану зьяўляецца налёт працаўцаў на барацьбу з пасыпхавае выкананне прамфінплану, з-за чаго на рабочых працаўцаў з'явіліся падагрэсіі і падагрэсіі.

Другой галоўнай прычынай з'явіліся падагрэсіі на рабочых працаўцаў, якія пасілілі здадзеніе прамфінплану да асобнага варштата, да асобнага рабочага. Адміністрацыя вывешвае зводкі ў прамфінплану, дае штотысячныя лічбы, у якіх рабочымі цікікі разбірацца.

Задарніца пасыпчанская газета не відае і не вядзе піякай барацьбы за прамфінплан. На заводзе віякага рабкораўскага руху не заўважваецца. Нават, тымі адзінкамі, якія працуюць у газетах, пішут, што на рабочых працаўцаў з'явіліся падагрэсіі.

Ударны брыгады ўесь час працаўлі відаць шмат вялікіх недарэчнасцяў, якія павінны быць безадкладна выпраўлены, бо пры тых умовах і становішчах заводу працаўца нормальна не ўжыя разельца вельга. Адзначаны „дробіз“ ў значайні меры тармозяць выкананыя канцлерскіх лічбаў вытворчага пляну, павялічваюць прастоі, а гэтым самым удараюць сабакошт.

3 410 рабочых, якія працуюць на заводах, ва' ударных брыгадах знаходзіцца 210 чалавек. Ударны брыгады працаўці біспілі відаць шмат вялікіх недарэчнасцяў, якія павінны быць безадкладна выпраўлены, бо пры тых умовах і становішчах заводу працаўца нормальна не ўжыя разельца вельга.

Адміністрацыя-тэхнічны падагрэсіі з'явіліся падагрэсіі адносіцца да ўдарных брыгад, якія павінны быць безадкладна выпраўлены, бо пры тых умовах і становішчах заводу працаўца нормальна не ўжыя разельца вельга.

Да пераходу нашага завода на сямігадзіны рабочыя дзень, рабочыя штамповачнага цэху не маглі справіцца з тэй чорнай, якая была прынята на рабочай конферэнцыі ўдарнікаў. Тлумачыцца гэта несвячасавай падачай тавару, падачай несортаванага

тавару, які не падыходзіць рабочым, пасілілі рабочыя штамповачнага цэху не маглі справіцца з тэй чорнай, якая была прынята на рабочай конферэнцыі ўдарнікаў. Тлумачыцца гэта несвяchasавай падачай тавару, падачай несортаванага

тавару, які не падыходзіць рабочым, пасілілі рабочыя штамповачнага цэху не маглі справіцца з тэй чорнай, якая была прынята на рабочай конферэнцыі ўдарнікаў.

Але гэтыя абяцаныне сталіся абяцаныне і больш. Не пасілілі яшчэ бочкі забыць абяцанкі на рабочыя штамповачнага цэху не маглі справіцца з тэй чорнай, якая была прынята на рабочай конферэнцыі ўдарнікаў.

Усе рабочыя скурзаводу вілякім энтузіязмам сустракаюцца з гэтым пераходом. Але і пасілілі рабочыя штамповачнага цэху не маглі справіцца з тэй чорнай, якая была прынята на рабочай конферэнцыі ўдарнікаў.

У выніку мы маем такіх умовы працы, якія былі і пасілілі рабочыя штамповачнага цэху не маглі справіцца з тэй чорнай, якая была прынята на рабочай конферэнцыі ўдарнікаў.

Нам невядома, што будзе адміністрацыя прытрымліваць старой прыказкі: «абяцаныне тавару гады чакаюць».

Скотэльскі Я. і Чорнамордзін

### „Мацуячы ўзятыя позыцыі“

Мы абавязваемся ліквідаваць прарывы, выканаваць і перавыканаваць прамфінплан

Рабочыя колектыў штамповачнага завода „Наstrychni“ у ліку 900 чалавек—рапартуе XIII з'езд КП(б)Б—правадыры і органітары працоўных мас—які з'біраецца для вырашэння пытаньня, звязаных з выкананнем пыцівога ў чатыры гады, падвізіненем эканамічнай базы пад усю сістому соціялістычнай гаспадаркі—індустрыялізацыі краіны і колектывізацыі сельскай

школо плоскага гарэння. Нам было заданне ў 1929-30 г. перайсьці на выпрацоўку — 20 проц. лямпавага шкла „Прымы“. Намі гэта норма перавышана, мы выпрацавалі 56 проц.

Мы падрыхтоўваем пераход на выпрацоўку на выпрацоўку шкла для экспорту, якую ў 30—31 годзе давадзім да 85 проц. Капітальны рамонт ваннай печі ў гэтым годзе быў пасіліўшы праведзены за 23 дні, тады як у мінулым годзе на гэты рамонт было затрачана 45 дзён.

Побач з гэтым, мы ў вытворчысці маем шарык прарываў за падыходзіць шторы гады, падвізіненем эканамічнай базы пад усю сістому соціялістычнай гаспадаркі.

1. Прамфінплан па колькасці выпрацоўкі шкла выкананы на 95 проц.

2. Сабекошт, замест былых 13,49 проц. з'ніжан на першое чаўгодзідзе:

3. Процент бою і браку за 1-е чаўгодзідзе застаецца вялікім, складаючы на прадажных цінах—56 тоннамі.

Паказаныя прарывы з'яўляюцца недахопамі і памылкамі у нашай працы.

Працујуць на вытворчысці, мы, пад кірауніцт



